

1 БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь! 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.30 Навіны. 7.05, 8.05 Дэлавое жыццё. 7.10, 8.10, 19.20 Зона Х. 11.00, 19.55 Серыял «Земскі доктар». 12.10, 0.05 Дак. серыял «Міс-тычныя гісторыі». 13.10 Серыял «Востраў непатрыбных людзей». 15.15, 18.40 Навіны рэгіёна. 15.25 Серыял «Вольф Мессінг: Які бачыў скрозь час». 16.25 Серыял «Сямейныя меларамы». 17.15 «Зорнае жыццё». «Каханне на ўсё жыццё». 18.10 «Тerra incognita». Беларусь невядомая. 21.00 Панарама. 21.45 Камедыя «Гудзонскі ястраб». 23.50 Дзень спорту.

2 БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Раніца. 9.00, 21.30 Тэлебарометр. 9.05, 17.15 Дэтэктывы «Выкрадзі ў...». 10.05 Беларускае кухня. 10.40 Мазагавы штурм. 11.15 «Два з паловай кухара». 11.45 Фантастыка «Чалавек-амфібія». 13.30 Серыял «Смерць у раі». 14.35 Серыял «Каханне на раёне». 15.35 Сітком «СашаТаня». 16.40 Серыял «Атэль-Ва-Вілы». 18.55 Баявік «Дрэнныя хлопцы-2». 21.25 КЕНО. 21.35 «Comedy Батл. Без межаў». 22.40 Рапарцёр. 23.25 Меладрама «Згубленыя ў Манхэтэне».

СУБОТА, 9 ЖНІУНЯ

1 БЕЛАРУСЬ 1

7.30 Існасць. 7.55, 9.10 Меладрама «Я шчасліва!». 9.45, 23.25 Серыял «Сваты 5». 10.55 «Пра ежу!». 11.25 Дача. 12.10 Давары і праверай. 12.50 «Тerra incognita». Беларусь невядомая. 13.30 Да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Дах цыкл «Яны спявалі за Радзіму». 14.10 Вакол планеты. 15.15 Навіны рэгіёна. 15.30, 0.35 «Вялікая розніца». 17.15 Меладрама «Крыніца шчасця». 21.00 Панарама. 21.40 Камедыя «Ад 180 і вышэй». 0.25 Дзень спорту.

2 БЕЛАРУСЬ 2

7.10 Фільм-казка «Чараўнік Ізмурдунага горада». 8.15 М/с «Клуб Вінкс. Школа чараўніка». 9.25 Беларускае кухня. 10.00, 21.05 Тэлебарометр. 10.05, 21.40 Серыял «Універ. Новы інтэрнат». 11.40 «Два з паловай кухара». 12.20 Фантастыка «Чалавек-амфібія». 14.45 Меладрама «Красуны». 17.10 Камедыя «Паляўнічы на прывідаў-2». 19.15 Ваша лато. 19.55 Падары і Пецячка. 20.05 Пад грыфам «Вядомыя». 20.40 «Кіпень». 21.00 КЕНО. 21.10 Рэальны свет.

НЯДЗЕЛЯ, 10 ЖНІУНЯ

1 БЕЛАРУСЬ 1

7.15 Камедыя «Волга-Волга». 9.00, 12.00, 15.00 Навіны. 9.10 Арсенал. 9.40, 23.55 Серыял «Сваты 5». 10.50 «Пра ежу!». 11.25 «Terra incognita». Беларусь невядомая. 12.10 Навіны. Цэнтральны рэгіён. 12.35 «Зона Х». 13.10 Каробка перадач. 13.45 Да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Дах цыкл «Яны спявалі за Радзіму». 14.25 Дыялогі пра цывілізацыю. 15.15 Твой горад. 15.30 «Зорнае жыццё». «Каханне на ўсё жыццё». 16.35 Драма «Казароза». 19.15 Меладрама «Я шчасліва!». 21.00 Галоўны эфір. 21.55 Навіны надвор'я. 22.15 Камедыя «Пронія каханьня».

2 БЕЛАРУСЬ 2

7.25 Фільм-казка «Чарадзейная лямпа Аладзіна». 8.45 М/с «Клуб Вінкс. Школа чараўніка». 10.00 Мазагавы штурм. 10.30, 21.25 Тэлебарометр. 10.35, 21.40 Серыял «Універ. Новы інтэрнат». 12.10 «Два з паловай кухара». Адкрытая кухня. 12.50 Камедыя «Чого чакаеш, калі чакаеш дзіця». 14.50 Пад грыфам «Вядомыя». 15.25 Баявік «Дрэнныя хлопцы-2». 18.05 «Comedy Батл. Без межаў». 19.15 Суперлато.

12.15 Воднае пола. Чэмпіянат Еўропы. Матч за 3-е месца. Жанчыны. 13.40 Лёгкая атлетка. Чэмпіянат свету сярод юніёраў. Вячэрняя сесія. 16.40 Воднае пола. Чэмпіянат Еўропы. Фінал. Жанчыны. 18.05 Еўрапейскі покеры турнір. 23.00 Каханы. Чэмпіянат свету-2014. Латвія — Беларусь.

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Навіны навіны. 6.05 «Наша раніца». 9.05 «Жыццё здарова!». 10.25 «Кантрольнае закупка». 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту. 11.10 Серыял «Ясмін». 13.10 «След». 13.55 «Модны прыгавор». 15.00 «Адваротны адлік». «Спецпераслэнцы. Алянская саагедія». 16.15 Камедыя «Іван Васільевіч мяняе прафесію». 18.20 «Чакай мяне. Беларусь». 18.55 «Полё чудова». 20.00 Час. 21.05 «Кроплі ў кроплі». 23.50 Маст. фільм «Аўстраля». 1.40 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.45 «Раніца. Студыя дабрага настрою». 7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт». 8.55 «Вам і не снілася»: «За сямя пляткамі». 3-я частка. 9.55 Серыял «Чыста па жыццю!». 10.40, 17.30 «Званая вачора». 11.35 «Сямейныя драмы». 12.35 «Не хлусі мне!». 13.50 Фантастыка «Вавілон 5: Пачатак». 15.40 «Мае цудоўныя...».

БЕЛАРУСЬ 5

8.10, 19.00, 1.00 Тэніс. Турнір ВТА. Манрэаль.

16.50 «Следакі». 17.40 Серыял «Гаспадыня майго лесу». 20.00 «Сталічная падрабязнасці». 20.15 Камедыя «Тупы і яшчэ тупейшы». 22.10 «Глядзец усім!». 22.30 «Ежа багоў». 23.00 «Вялікая гульня». Покер-турнір. 0.45 Жахі «Кашмар на вуліцы Вязу 4: Уладар сну».

МІР

5.00 «180 хвілін на снаданне». 8.15 Серыял «Прызвание». 9.50 Маст. фільм «Баламура». 11.30 «Сардэчна запрашае». 12.00, 15.00, 18.00 Навіны (бягучы радок). 12.20 Серыял «Я сышчык». 13.55 Дак. серыял «Забываць вайну». 15.20 Ток-шоу «Слова за слова». 16.10 Серыял «Экстранны выклік. Смяротны дыягназ». 18.20 Серыял «Сама-Гарадак». 21.30 Канцэрт Юрыя Гальцава. 23.15 Маст. фільм «Асцярожна, бабуля!». 0.35 Маст. фільм «Мегаполіс». 2.05 Дак. фільм «Дзённік назіранняў Сяргея Маёрава». 3.00 «Прыгоды Македонскага». 3.15 Маст. фільм «Светлы шлях».

БЕЛАРУСЬ РТР

7.00 «Раніца Расіі». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 11.30 «Прамы эфір». 12.55 «Дзятчкі». 13.50, 16.50, 19.50, 0.15 Навіны — Беларусь. 14.30 Ток-шоу «Пра самае галоўнае». 15.40 «Акцёрская рулетка. Юры Камароны».

БЕЛАРУСЬ РТР

7.00 «Раніца Расіі». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 11.30 «Прамы эфір». 12.55 «Дзятчкі». 13.50, 16.50, 19.50, 0.15 Навіны — Беларусь. 14.30 Ток-шоу «Пра самае галоўнае». 15.40 «Акцёрская рулетка. Юры Камароны».

БЕЛАРУСЬ РТР

7.00 «Раніца Расіі». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 11.30 «Прамы эфір». 12.55 «Дзятчкі». 13.50, 16.50, 19.50, 0.15 Навіны — Беларусь. 14.30 Ток-шоу «Пра самае галоўнае». 15.40 «Акцёрская рулетка. Юры Камароны».

16.40 «Ус Ясця». 17.40 Серыял «Гаспадыня майго лесу». 20.00 «Сталічная падрабязнасці». 20.15 Камедыя «Тупы і яшчэ тупейшы». 22.10 «Глядзец усім!». 22.30 «Ежа багоў». 23.00 «Вялікая гульня». Покер-турнір. 0.45 Жахі «Кашмар на вуліцы Вязу 4: Уладар сну».

НТБ—БЕЛАРУСЬ

6.00 «НТБ раніца». 8.10 «Выратавальнікі». 8.35 «Да суда». 9.30, 10.20 Серыял «Вяртанне Мухтара». 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 11.50, 13.20 «Суд прысяжных». 14.20 «Пракурорская праверка». 15.15 «Справа густу». 15.40, 18.25 Аглад. Надзвычайнае здарэнне. 16.35 Серыял «Масква. Тры вакзалы». 20.00 Серыял «Брат за брата». 21.40 Серыял «Тры зоркі». 23.20 Серыял «Гухар. Вяртанне».

8 КАНАЛ

7.00, 12.30, 19.00, 20.55, 23.50 «Надвор'е». 7.05, 16.05 Мультпарад. 7.30 Баявік «Від на забойства». 9.40, 17.55 Серыял «Рава-ванш». 10.30 «Тваё здароўе». Дацячкі алкагалізму». 11.00 Серыял «Матрошкі». 12.35 Серыял «Пуаро Агаты Крыці». 13.35 Серыял «Расла». 15.15, 23.00 Серыял «Да смерці прыгожа». 16.30 «Адшукваецца адпачынак». 17.00 Серыял «Паліцыя Гаваяў». 18.45 «Тэлемагазін». 19.05 Серыял «Страла». 20.45 «Вечарніца». 21.00 Трылер «Вяртанне героя».

ВТБ

6.00, 1.00 «PLAY». 8.00 М/ф «Смяшарыкі».

8.30, 18.00, 0.00 Скетч-шоу «6 кадраў». 9.00 Серыял «Дзённік доктара Зайцава». 10.00 Серыял «Загс». 11.00 Серыял «Саўцяца». 12.00 Серыял «Два бацькі і два сыны». 13.00, 23.10 Скетч-шоу «Даеш моладзь». 14.00 Скетч-шоу «Адна за адным». 15.00 Серыял «Галыгінкі». 16.00 Баявік «Агент 117». 18.30, 0.30 «Лаві момант». 19.00 «Нерэальная гісторыя». 20.00 Скетч-шоу «Валера-Ты». 21.10 Баявік «Помста анёла».

КУЛЬТУРА

5.00 «Еўраныюс». 9.00, 14.00, 18.00, 22.30 Навіны культуры. 9.20 Шэдэўры старага кіно. Маст. фільм «Вясновы паток». 11.05 «Сусветныя скарбы культуры». 11.20 Невядомы Пецяргоф. «Снаданне на траве». 11.45 Дак. серыял «Валікі будынікі старажытнасці». 12.40 Маст. фільм «Угрум-рака». 4-я серыя. 14.10 Тэатр «Ленкам». Спектакль «Вар'які дзень, ці Жаніцца Фігаро». 16.40 Гістарычныя канцэрты. 17.30 Да 100-годдзя пачатку Першай сусветнай вайны. Дак. серыял «Нефрантавыя нататкі». 18.15 Да 85-годдзя Алега Стрыжнева. «Астравы». 18.55 Маст. фільм «Авадзень». 20.35 Да юбілея Марыі Гুলегінай. Канцэрт у тэатры ім. К.С. Станіславага і У.І. Нефрантава. Данчанка. 21.35 «Лінія жыцця». Марыя Гулегіна. 22.50 Вялікі джаз. 0.40 М/ф для дарослых: «Капулярная гісторыя». «Цяп, ляп — малары!».

ЕУРОСПОРТ

9.30, 14.30, 20.00 Снукер. 13.00 Футбол. Ліга Чэмпіёнаў УЕФА. Лёсаванне. 13.30 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. Лёсаванне. 18.30, 1.00 Веласпорт. Тур Польшчы.

ЕУРОСПОРТ

9.30, 14.30, 20.00 Снукер. 13.00 Футбол. Ліга Чэмпіёнаў УЕФА. Лёсаванне. 13.30 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. Лёсаванне. 18.30, 1.00 Веласпорт. Тур Польшчы.

ЕУРОСПОРТ

9.30, 14.30, 20.00 Снукер. 13.00 Футбол. Ліга Чэмпіёнаў УЕФА. Лёсаванне. 13.30 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. Лёсаванне. 18.30, 1.00 Веласпорт. Тур Польшчы.

НОВАЛІЯ ПІНАСТАЛЬІЯ

5.00 Дак. фільм «Магістры з Масквы». 6.05 Фільм-канцэрт «Гэта было, было... Восенская элегія». 6.25 М/ф «Пластылінавая вагона». 6.40, 12.30 Маст. фільм «Гарадскія падрабязнасці» («Каханне з прывілеямі»). 8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мінулы час». 9.00, 15.00, 3.00 «Народжаны ў СССР». 10.05 Канцэрт Мусліма Магамаева. 1963 год. 11.00 Дак. фільм «Дыверсанты з'явіліся». 11.35 «Музычны кіёск». 1989 год. 12.10 «Старыя, добрыя казкі». 1992 год. 16.05 «Тэма». 1993 год. 17.00 «Клуб падарожнікаў». 1982 год. 19.00 «Ранішнія вачоркі». 1991 год. 18.30 Тэлефільм «Следства вядучь Знаткаі». 21.00 «Колба часу». 22.05 «Кінапанарама». «Ганна Маньяні». 1-я частка. 1983 год. 23.00 Дак. фільм «Грозны». 23.30 Кінаканцэрт «Кіно, любоў і... фантазія». 1989 год. 0.30 Маст. фільм «Дарога ў пекла». 2-я серыя. 3.50 «Да п'янага поўначы». 2-я частка. 1987 год. 4.40 Канцэрт замежнай эстрады.

НОВАЛІЯ ПІНАСТАЛЬІЯ

5.00 Дак. фільм «Магістры з Масквы». 6.05 Фільм-канцэрт «Гэта было, было... Восенская элегія». 6.25 М/ф «Пластылінавая вагона». 6.40, 12.30 Маст. фільм «Гарадскія падрабязнасці» («Каханне з прывілеямі»). 8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мінулы час». 9.00, 15.00, 3.00 «Народжаны ў СССР». 10.05 Канцэрт Мусліма Магамаева. 1963 год. 11.00 Дак. фільм «Дыверсанты з'явіліся». 11.35 «Музычны кіёск». 1989 год. 12.10 «Старыя, добрыя казкі». 1992 год. 16.05 «Тэма». 1993 год. 17.00 «Клуб падарожнікаў». 1982 год. 19.00 «Ранішнія вачоркі». 1991 год. 18.30 Тэлефільм «Следства вядучь Знаткаі». 21.00 «Колба часу». 22.05 «Кінапанарама». «Ганна Маньяні». 1-я частка. 1983 год. 23.00 Дак. фільм «Грозны». 23.30 Кінаканцэрт «Кіно, любоў і... фантазія». 1989 год. 0.30 Маст. фільм «Дарога ў пекла». 2-я серыя. 3.50 «Да п'янага поўначы». 2-я частка. 1987 год. 4.40 Канцэрт замежнай эстрады.

ЕУРОСПОРТ

9.30, 14.30, 20.00 Снукер. 13.00 Футбол. Ліга Чэмпіёнаў УЕФА. Лёсаванне. 13.30 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. Лёсаванне. 18.30, 1.00 Веласпорт. Тур Польшчы.

ЕУРОСПОРТ

9.30, 14.30, 20.00 Снукер. 13.00 Футбол. Ліга Чэмпіёнаў УЕФА. Лёсаванне. 13.30 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. Лёсаванне. 18.30, 1.00 Веласпорт. Тур Польшчы.

ЕУРОСПОРТ

9.30, 14.30, 20.00 Снукер. 13.00 Футбол. Ліга Чэмпіёнаў УЕФА. Лёсаванне. 13.30 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. Лёсаванне. 18.30, 1.00 Веласпорт. Тур Польшчы.

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ 1 ЖНІУНЯ 2014 Г.

ТВ 1000 ТБ1000

23.00 Конны спорт. Фехтаванне. Кубак нацыі. 0.00 Самыя моцныя людзі планеты. Ліга чэмпіёнаў. 1.45 Футбол. Кубак свету да 20 гадоў. Жанчыны. Германія — Кітай. 5.00, 8.45, 13.30, 16.20, 2.00 Серыял «Як не варта жыць». 5.55 Камедыя «Невынішчальныя шпіён». 7.15 Камедыя «Карсканец». 9.45 Камедыя «Усмешка Бога, або Чыста аддаская гісторыя». 11.50 Камедыя «Не злоўлены — не злодзея». 14.30 Камедыя «Няблага б схудоўце». 16.45, 21.00 Серыял «Прападзобны». 17.20 Камедыя «Гэта нявызначанае пачуццё». 18.55, 0.00 Скетчком «Паміж намі». 19.20 Камедыя «Дзіця напракат». 22.10 Камедыя «Містэр Лёс». 0.15 Камедыя «Мы — легенды». 3.00 Камедыя «Учора, сёння, заўтра».

ТВ 1000 ТБ1000

6.00 М/ф. 8.30, 14.35 «Доктар І...». 8.55, 18.30, 2.25 Серыял «Цудоўнае стагоддзе». 10.30, 4.25 Дак. серыял «Па справах апаўнагадоўцы». 12.15, 17.30 Дак. серыял «Справа Астасхава». 13.10, 17.00, 3.55 Дак. серыял «Яго пераараджэнне». 13.45 Серыял «Аддас-ма-ма». 15.05, 1.35 Серыял «Тайны следства».

ТВ 1000 ТБ1000

19.00 Футбол. Кубак свету да 20 гадоў. Жанчыны. Германія — Кітай. 19.45 Футбол. Кубак свету да 20 гадоў. Жанчыны. Англія — Мексіка. 23.45 Футбол. Кубак свету да 20 гадоў. Жанчыны. Новая Зеландыя — Францыя. 2.00 ЗША — Францыя.

НОВАЛІЯ ПІНАСТАЛЬІЯ

5.00 Дак. фільм «Дыверсанты з'явіліся». 5.35 «Музычны кіёск». 1989 год. 6.10 «Старыя, добрыя казкі». 1992 год. 6.30, 0.40 Маст. фільм «Гарадскія падрабязнасці» («Каханне з прывілеямі»). 8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мінулы час». 9.00, 21.00, 3.00 «Народжаны ў СССР». 10.05 «Тэма». 1993 год. 11.00 «Клуб падарожнікаў». 1982 год. 12.00 «Ранішнія вачоркі». 1991 год. 12.30 Тэлефільм «Следства вядучь Знаткаі». 15.00 «Колба часу». 16.05 «Кінапанарама». «Ганна Маньяні». 1-я частка. 1983 год. 17.00 «Пад знакам Задзьяка Леў». 1993 год. 18.10 «Брайн-рынг». 1990 год. 18.55 «Аўтограф па суботах». 1992 год. 19.30 Творчы вечар кампазітара Аляксандры Пахутавай і Калоннай зале Дома Саюзаў. 1 адзяленне. 1988 год. 21.00 Маст. фільм «Сустрэча перад разлукай». 22.50 «Замежная эстрада». 23.00 Дак. фільм «Магістры з Масквы». 0.05 Фільм-канцэрт «Гэта было, было... Восенская элегія». 0.25 М/ф «Пластылінавая вагона». 4.05 Канцэрт Мусліма Магамаева. 1963 год.

ЕУРОСПОРТ

9.30 Веласпорт. Тур Польшчы. 10.00 Веспаванне на байдарках і каноз. Чэмпіянат свету. 11.30, 22.00 Снукер. 16.00 Спідвей. Чэмпіянат Еўропы.

ЕУРОСПОРТ

9.30 Веласпорт. Тур Польшчы. 10.00 Веспаванне на байдарках і каноз. Чэмпіянат свету. 11.30, 22.00 Снукер. 16.00 Спідвей. Чэмпіянат Еўропы.

НОВАЛІЯ ПІНАСТАЛЬІЯ

5.00, 13.20, 21.00 Камедыя «Галтоўна завербаваны». 5.25, 13.50, 21.40 Камедыя «За экранам». 7.25 Камедыя «Карсканец». 9.45 Камедыя «Не злоўлены — не злодзея». 8.55, 16.15, 2.10 Камедыя «Ціха вуліца». 9.15, 16.35, 2.30 Камедыя «Каток». 9.40, 17.00, 2.55 Камедыя «Яго пераараджэнне». 10.00 Камедыя «Няблага б схудоўце». 11.45 Камедыя «Гэта нявызначанае пачуццё». 14.20 Камедыя «Містэр Лёс». 17.20 Камедыя «Дзіця напракат». 18.55 Скетчком «Паміж намі». 19.20 Камедыя «Беласнежка помста гномаў». 22.10 Камедыя «Госць у доме». 0.05 Камедыя «Усмешка Бога, або Чыста аддаская гісторыя». 3.20 Камедыя «Мы — легенды».

ТВ 1000 ТБ1000

6.00 М/ф. 10.10, 5.10 Серыял «Залатая цешча». 11.10 «Сардэчна запрашаем дадому!». 11.55 «Гісторыі выратаванне». 12.25, 1.15 «Тайны нашага кіно. «Сабаце сэрца». 12.55, 1.40 Маст. фільм «Сабаце сэрца».

ЕУРОСПОРТ

9.00 Веспаванне на байдарках і каноз. Чэмпіянат свету. 11.45 Скачкі на лыжах з трампліна. Летні Гран-пры. 13.00, 16.00, 21.00, 1.30 Снукер. 15.00 Веласпорт. Тур Польшчы. 18.00 Футбол. Кубак свету да 20 гадоў. Жанчыны. Германія — Кітай. 19.00 Футбол. Таварыскі матч. «Вольфсбург» (Герма-

ТВ 1000 ТБ1000

6.00, 21.55 «Зорныя гісторыі». 20.10 Камедыя «Невыносна жорсткасць». 22.40 «Гісторыі выратавання». 23.10 Маст. фільм «Маналета». 0.50 Серыял «Белы каўне-рык».

ТВ 1000 ТБ1000

5.00 Драма «Дар'ян Грэй». 7.20 Камедыя «Ужо хто б ка-заў?». 9.00 Баявік «Сетка». 11.20 Меладрама «Добрая дзяўчынка». 13.10 Камедыя «Як па масле». 20.00, 0.00, 3.00 Эвакуацыя заморжжы. 21.00 Драма «Сёстры Магдаліны». 3.05 Драма «Асабістае».

ТВ 1000 ТБ1000

6.10 Камедыя «Восле». 8.10 Камедыя «Перцы». 10.00 Драма «Ён, яна і я». 11.40 Камедыя «Адночы праз дваццаць гадоў». 13.10 Камедыя «Не хадзіце, дзцю, замуж». 14.30 Камедыя «Білет на Веды».

НОВАЛІЯ ПІНАСТАЛЬІЯ

5.00 Камедыя «З вацэй — прач, з чарта — воўн!». 6.55, 13.30 Дра